

Учора на XVIII Усесаюзнай канферэнцыі ВКП(б) закончыліся спрэчкі і аднагалосна прынята рэзалюцыя па дакладу тав. Маленкова аб задачах партыйных арганізацый у галіне прамысловасці і транспарта.

На вчэрнім пасяджэнні з дакладам па другому пытанню парадку дня „Гаспадарчыя вынікі 1940 года і план развіцця народнай гаспадаркі СССР на 1941 год“ — выступіў намеснік старшыні СНК СССР і старшыня Дзяржаўнай Планавай камісіі тав. Н. А. Вазнесенскі.

XVIII Усесаюзная канферэнцыя ВКП(б)

Аб задачах партыйных арганізацый у галіне прамысловасці і транспарта

Рэзалюцыя па дакладу тав. МАЛЕНКОВА, прынятая XVIII Усесаюзнай канферэнцыяй ВКП(б)

Поспехі і недахопы ў рабоце прамысловасці і транспарта

XVIII Усесаюзная канферэнцыя ВКП(б) азначае, што прамысловасць і транспарт Савецкага Саюза ў 1940 годзе значна пераўзыходзілі план, павялічылі аб'ём вытворчасці, забяспечылі ў значнай ступені далейшы рост народнай гаспадаркі і ўмацаванне абароннай магутнасці СССР.

Прадукцыя сацыялістычнай прамысловасці ў 1940 годзе павялічылася ў параўнанні з 1939 годам на 11 працэнтаў прычым тэмпы росту прамысловай вытворчасці ў 1940 годзе сістэматычна павялічаліся.

Павялічыліся ў асаблівасці ў другім паўгоддзі 1940 года, работа рэальна важнейшых галін прамысловасці. Значна вырасла здабыча вугалю. Выраслі вышыўка чыгуна, сталі і вытворчасць пракату.

Прычым асабліва павялічыўся выпуск сталей спецыяльных марак і якаснага пракату, які ідуць на патрэбы кваліфікаванага машынабудавання і абароннай прамысловасці.

Машинабудаванне прамысловасці ў 1940 годзе дало значныя поспехі ў справе асваення новых відаў складаных машын і станкоў найвышэй квалітэту.

Тэмпы росту прадукцыі абаронных прамысловых нарматаў у 1940 годзе былі значна вышэй тэмпаў росту прадукцыі ўсёй прамысловасці.

У выніку поспехаў асваення новай тэхнікі і росту абароннай прамысловасці значна павялічылася тэхнічная аснашчонасць Чырвонай Арміі і Ваенна-Марскога Флота найвышэйшымі і тыпамі сучаснага ўзбраення.

Некалькі паленныя сваю работу таксама тэктільная, лёгкая і харчовая прамысловасць.

Рост чыгуначных і водных перавозак забяспечыў паліпавыненне снабжэння важнейшых галін народнай гаспадаркі палівам, рудай, металам, лесам і іншымі відамі сыравіны і матэрыялаў.

У справе паліпавынення работ прамысловасці і транспарта ў другім паўгоддзі 1940 года вялікую ролю адыгралі мерапрыемствы партыі і ўрада па ўмацаванні працоўнай дысцыпліны і пераходзе на высвятляльныя рабочы дзень і сямідзённыя рабочы тыдзень.

У выніку гэтых мерапрыемстваў вырасла прадукцыйнасць працы, умацавалася працоўная дысцыпліна на прадпрыемствах.

XVIII Усесаюзная канферэнцыя ВКП(б) лічыць, аднак, што побач з поспехамі прымаюць мер да паліпавынення работ адстающих прадпрыемстваў і чыгунак.

Гаркомы і абкомы партыі замест таго, каб узяць у справы фабрык, заводаў, чыгунак, парэчка сталей у бакі ад прамысловасці і транспарта, не кантралююць работу прадпрыемстваў, не правяраюць кіруючых людзей на фабрыках, заводах і чыгунах, не ўскрываюць недахопы ў іх рабоце і тым самым натуральна гэтым недахопам.

Гаркомы і абкомы партыі звязалі з тым становішчам, што рад прадпрыемстваў у іх лоўгі час знаходзіцца ў глыбокім прывядзе і не прымаюць дзейных мер да таго, каб скончыць з гэтай галёнай з'явай.

Асабліва гэта датычыць такіх галін прамысловасці як нафтавая, ясная, папярочная і бумажна-целюлязная.

Не гледзячы на паліпавыненне ў 1940 годзе ў рабоце электрастанцый, на электрастанцях і асабліва ў электрастанцыях мае месца ўсё яшчэ вялікая колькасць аварыяў, з прычыны расхлябанасці тэхнічнага перадава і невыканання правіл тэхнічнай эксплуатацыі.

У рабоце транспарта таксама ёсць сур'ёзныя недахопы. На чыгуначным транспарце не выконваюцца ўстаноўленыя нормы абарота вагонаў і ўсё яшчэ вялікая колькасць аварыяў.

У рабоце чыгуначных станцый, порту і прыстаней няма належнай увагі, што прыводзіць да вялікай працягласці і рухомата састава, да вялікага заграмятання грузаў і пунятах перавозак.

У рабоце чыгуначных станцый, порту і прыстаней няма належнай увагі, што прыводзіць да вялікай працягласці і рухомата састава, да вялікага заграмятання грузаў і пунятах перавозак.

У рабоце чыгуначных станцый, порту і прыстаней няма належнай увагі, што прыводзіць да вялікай працягласці і рухомата састава, да вялікага заграмятання грузаў і пунятах перавозак.

У рабоце чыгуначных станцый, порту і прыстаней няма належнай увагі, што прыводзіць да вялікай працягласці і рухомата састава, да вялікага заграмятання грузаў і пунятах перавозак.

У рабоце чыгуначных станцый, порту і прыстаней няма належнай увагі, што прыводзіць да вялікай працягласці і рухомата састава, да вялікага заграмятання грузаў і пунятах перавозак.

У рабоце чыгуначных станцый, порту і прыстаней няма належнай увагі, што прыводзіць да вялікай працягласці і рухомата састава, да вялікага заграмятання грузаў і пунятах перавозак.

У рабоце чыгуначных станцый, порту і прыстаней няма належнай увагі, што прыводзіць да вялікай працягласці і рухомата састава, да вялікага заграмятання грузаў і пунятах перавозак.

У рабоце чыгуначных станцый, порту і прыстаней няма належнай увагі, што прыводзіць да вялікай працягласці і рухомата састава, да вялікага заграмятання грузаў і пунятах перавозак.

У рабоце чыгуначных станцый, порту і прыстаней няма належнай увагі, што прыводзіць да вялікай працягласці і рухомата састава, да вялікага заграмятання грузаў і пунятах перавозак.

У рабоце чыгуначных станцый, порту і прыстаней няма належнай увагі, што прыводзіць да вялікай працягласці і рухомата састава, да вялікага заграмятання грузаў і пунятах перавозак.

У рабоце чыгуначных станцый, порту і прыстаней няма належнай увагі, што прыводзіць да вялікай працягласці і рухомата састава, да вялікага заграмятання грузаў і пунятах перавозак.

У рабоце чыгуначных станцый, порту і прыстаней няма належнай увагі, што прыводзіць да вялікай працягласці і рухомата састава, да вялікага заграмятання грузаў і пунятах перавозак.

Гаспадарча-палітычныя задачы партарганізацый у галіне прамысловасці і транспарта

Якія меры трэба прыняць па лініі гаспадарча-палітычных задач партарганізацый, каб ліквідаваць недахопы ў рабоце прамысловасці і транспарта?

1. Перш за ўсё неабходна безумоўна ліквідаваць аб'ектыўныя адмоўныя фактары арганізацый на стале прамысловасці і транспарта і рашуча павярнуць увагу партарганізацый у бок максімальных клопатаў аб патрэбах і інтарэсах прамысловасці і транспарта.

Неабходна, каб партыйныя арганізацыі сістэматычна ўдзельнічалі ў справе прамысловых прадпрыемстваў, чыгунак, парактаў і порту, выяўлялі іх патрэбы і запыты і дапамагалі гаспадарчым арганізацыям у іх штодзёнай рабоце па кіраванні прамысловасцю і транспартам.

Партыйныя арганізацыі за гэтага часу галоўную увагу ўдзяляюць кіраванню сельскай гаспадаркай. І гэта было правільна, пакуль з'явілася праблема не быць шчыра вырашана. Але перш, калі ў асобным ужо вырашана праблема і задава трэба атрымаць уражэнне з 7—8 мільяраў пулоў, — неабходна павярнуць партыйныя арганізацыі ў бок прамысловасці і транспарта.

Гэта не азначае, што трэба аслабіць увагу да сельскай гаспадаркі. Але гэта значыць, што партыйныя арганізацыі настолькі вырастаюць, што яны могуць заняцца ў ройнай меры і прамысловасцю і сельскай гаспадаркай.

2. Неабходна, давай, каб партарганізацыя дапамагала наркаматам і глаўкам правяраць работу дырэктароў прадпрыемстваў, правяраць выкананне рашэнняў наркаматаў прадпрыемствамі.

Партарганізацыі павінны ўясніць сабе, што адны толькі наркаматы не ў стане кантраліраваць работу прадпрыемстваў, правяраць выкананне рашэнняў наркаматаў. Таму партарганізацыі павінны дапамагчы наркаматам у справе правяры выканання дырэктарамі наркаматаў прадпрыемстваў, і тады значыць у справе кантраліравання работ дырэктароў прадпрыемстваў.

3. Неабходна, давай, каб прамысловыя прадпрыемствы і чыгуначныя паставілі ўлікі абсталявання, усяляга ролу машынаў і матэрыялаў.

Партыйныя арганізацыі павінны ўсёціль, што без правільнага ўліку негэта кіраваць прадпрыемствам і чыгуначкай. Работа прадпрыемстваў, дзе адсутнічае колькасць нармальна ўлік, з'яўляецца нежывучым. На такіх прадпрыемствах неможна кіраваць вытворчасцю, з прычыны некалькіх фактараў, інструментаў, абсталявання і матэрыялаў забяспяляе дырэктара магчымасці правільна і поўнае скарыстанне рэсурсаў прадпрыемства і забяспечыць бесперабойны ход вытворчасці.

4. Неабходна, давай, каб на нашых прамысловых прадпрыемствах, чыгунах і ў арганізацыях вонкага транспарта публічна і правільна скарыстоўвалася абсталяванне і гаспадарча расходваліся інструмент, сыравіна, матэрыялы, паліва, электраэнергія.

Партыйныя арганізацыі павінны зразумець, што час рашуча пачаць з таго, што шкіднейшай практыкай, калі на прадпрыемствах і чыгунах прастойнае, а часам і проста ляжыць на складах маляра сталей і іншага абсталявання, калі і фізічнае кваліфікаванае абсталяванне, складаныя вытворчыя апараты, буйныя станцыі скарыстоўваюцца не па прызначэнню ці з няпоўнай нагрузкай, а сыравіна, матэрыялы, паліва і электраэнергія расходуюцца марнараўна.

Трэба зараз-жа скончыць з такімі няабавязковымі і негаспадарскімі адносінамі да народнага лабра, калі абсталяванне, сыравіна, матэрыялы, інструмент, у якіх востра мае патрэбу наша прамысловасць і транспарт, валодаюць дзе паназа, пуюцца, ржарэюць, прыкажыюць у нігеласны, калі нявысвоены і нязбораканы рэсурсам абсталявання, буйных і будаваных, рухомата састава чыгунак дачасна іх разбурае і выводзіць са строю.

6. Неабходна, давай, панончыць з устаноўленай на ініцыі прадпрыемствах і чыгунах прытайной продажу, так званая, дэмантыруема і лішняя абсталяванне і матэрыялаў, што з'яўляецца не чым іншым, як раскраваннем сацыялістычнай уласнасці.

Партыйныя арганізацыі абавязаны вырашыць неадкладна галоўны падтрыманна частаты і парадку на прадпрыемствах, як задачу, якая не перышч шікіх адкладанняў. Без чыстаты і парадку няма ніякай гарманальна работа сучаснага прадпрыемства.

Гэтыя дзве неможныя сідуарожнікі і крыніца расхлябанасці, расхістанасці і крыніца на заводзе, фабрыцы, чыгуны. Без элементарнай культуры па вытворчасці пельга забяспечыць далейшы ўздым нашай прамысловасці і транспарта.

8. Неабходна, давай, панончыць з беспланавасцю, з няроўнамерным выпускам прадукцыі, з штурмаўчынай у рабоце прадпрыемстваў і лабіна штодзённага, па задачы распрацаванна графіку, выканання вытворчай праграмы кожным заркам, фабрыкай, шахтай, чыгункай.

Партыйныя арганізацыі павінны зразумець, што няроўнамерны выпуск галоўнай прадукцыі стваряе няправільны рэжым работ прадпрыемства, прыводзіць да прастой абсталявання, прастой у рабоце сілы, да неэфектыўнага выкарыстання вытворчых магутнасцей.

9. Неабходна, давай, лабіна на нашых прадпрыемствах захавацца найстражнейшай дысцыпліны ў тэхналічных працэсах, увесці на ўсіх прадпрыемствах дэкладны інструмент тэхналічных працэсаў, усталяваць кантроль за іх выкананнем і забяспечыць, такім чынам, выпуск добравяскай і намяшчэнай прадукцыі, пельга адзавяжучай устаноўленай станцыяй.

Партыйныя арганізацыі, работнікі прадпрыемстваў, наркаматам даць усёціль, што новым дэкладным механізмам, якімі аснашчаны нашы прадпрыемствы, патрабуюць строгага парадку ў вытворчасці, дэкладна выканання тэхнічных правіл і інструкцый і што інер ужо негэта працаваць па старшынства, урававаць, сак-так, па воля.

Партыйныя арганізацыі абавязаны забяспечыць найстражнейшае правядзенне ў жыццё Указа Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 10 ліпеня 1940 года „Аб адказнасці за выпуск нязбораканай або некаваліфікаванай прадукцыі і за неаказанне абавязковых стандартаў прамысловыя прадпрыемстваў“.

10. Неабходна, давай, асобную увагу ўдзяляць пытанню новай тэхнікі, над асваеннем вытворчасці новых машын, матэрыялаў і вырабаў.

Партыйныя арганізацыі, работнікі прамысловасці і транспарта павінны поўнае скарыстанне велізарна магутнасці сацыялістычнага ладу для росквіту тэхнічнай дэманіі ў нашай тэхніцы ў вытворчасці.

Неабходна палкасіць кашчэ хваісцішым, у корані апыртуісцішым адноснам да новай тэхніцы з боку часткі кіраўнікоў прадпрыемстваў, бо такі кансерватызм перашкаджае далейшаму развіццю вытворчасці, асуджае прадпрыемствы на адстаісці і гібельна, падрывае абаронную магутнасць краіны.

11. Неабходна, давай, сістэматычна знішаць сабеюць выпускам прадукцыі, усяляга ўмяноўваць гаспадарчы разлік, рашуча выкарыстоўваць маратраўства.

У мэтах правільнага кіравання работай прадпрыемстваў, неабходна велікі фактычны расход на адзінку вырабу па асобных элементах сабекошту — заробатная плата, кошч сыравіны, паліва і электраэнергія, амерытанійныя палічэнні, адміністрацыйна-ўпраўляючыя расходкі, і накіроўваць эканамічную старану дзейнасці прадпрыемства так, каб планы па сабекошту і па прыбытках безумоўна выконваліся.

12. Неабходна, давай, у галіне заробатнай платы строга і паслядоўна праводзіць прыцып матэрыяльнага заахавання добра працуючым, ахвіццўаемы і выгледзе асаблівай сістэмы аплаты для работчых прамыянай сістэмы для кіруючых работнікаў і ў выгледзе большай аплаты кваліфікаванай працы, параўнальна з некаваліфікаванай.

Неабходна да канца ліквідаваць гілкую практыку ўраўнаважы ў галіне заробатнай платы і лабіна таго, каб дэклінацыя і прамыяная сістэма ў апрач большай меры сталі важнейшымі рычамі ў справе павышэння прадукцыйнасці працы, а значыцца, і развіцця ўсёй нашай народнай гаспадаркі.

13. Неабходна, давай, поўнае ліквідаваць праглы.

Партыйныя арганізацыі, профсаюзы, работнікі прамысловасці і транспарта абавязаны весці наступную работу па ўмацаванню працоўнай дысцыпліны ў прамысловасці і на транспарце, памятаючы аб тым, што задача барацьбы з пачуццямі рабачай сілы і праглымаў з'яўляецца кароткатэрміновай кампаніяй, а патрабуе штодзёнай работы ў масах.

14. Неабходна, давай, рашуча ўмацаваць адназначна на прадпрыемствах і лабіна таго, каб дырэктар прадпрыемства стаў на справе поўнаўладным кіраўніком, палкам адказным за стан прадпрыемства і за парадка на вытворчасці.

15. Неабходна, давай, усмерна ўмацаваць на прадпрыемствах тэхнічна кіраўніцтва вытворчасцю.

16. Неабходна на прадпрыемствах падняць ролю майстра як непасрэднага арганізатара вытворчасці і паставіць справу гэтым чынам, каб майстар з'яўляўся поўнапраўным кіраўніком на даручаным яму участку вытворчасці, поўнае адказным за захаванне тэхналічнай дысцыпліны і за выкананне вытворчай задачы на ўсёх паказальніках.

17. У адносінах маладых, канчаноцых ВНУ, спецыялістаў неабходна ўсталяваць такі парадка, каб кожны, хто закончыў вышэйшую навуковую ўстанову, атрымаў вытворчы вопыт на прадпрыемстве, праходзіў у абавязковым парадку стаж практычнай работы — памочніка майстра, майстра, інжынера ў цеху.

18. Неабходна на прадпрыемствах і на ўстаноўх у рабочы час сковаць, пасаджэння і ўсёгата ролу нарад:

а) выклік у рабочы час работчых і служачых; б) зніжэнне работчых і служачых прадпрыемстваў і устаноў для пасылі іх на правядзенне бытучых кампаній або ў кампартыі па шэфскіх і т. п. справах; в) адлічэнне ў рабочы час работчых і служачых прадпрыемстваў і устаноў ах іх непасрэднай работы для ўдзелу, па даручэнню грамадскіх арганізацый, у абслэвальчых камісіях і брыгадах.

Трэба раз назаўсёды ўсталяваць, што работчы і служачыя прадпрыемстваў і устаноў выконваюць даручэнні грамадскіх арганізацый толькі ў нерабочы час.

19. Неабходна на прадпрыемствах і на ўстаноўх у рабочы час сковаць, пасаджэння і ўсёгата ролу нарад:

а) выклік у рабочы час работчых і служачых; б) зніжэнне работчых і служачых прадпрыемстваў і устаноў для пасылі іх на правядзенне бытучых кампаній або ў кампартыі па шэфскіх і т. п. справах; в) адлічэнне ў рабочы час работчых і служачых прадпрыемстваў і устаноў ах іх непасрэднай работы для ўдзелу, па даручэнню грамадскіх арганізацый, у абслэвальчых камісіях і брыгадах.

Трэба раз назаўсёды ўсталяваць, што работчы і служачыя прадпрыемстваў і устаноў выконваюць даручэнні грамадскіх арганізацый толькі ў нерабочы час.

20. Неабходна на прадпрыемствах і на ўстаноўх у рабочы час сковаць, пасаджэння і ўсёгата ролу нарад:

а) выклік у рабочы час работчых і служачых; б) зніжэнне работчых і служачых прадпрыемстваў і устаноў для пасылі іх на правядзенне бытучых кампаній або ў кампартыі па шэфскіх і т. п. справах; в) адлічэнне ў рабочы час работчых і служачых прадпрыемстваў і устаноў ах іх непасрэднай работы для ўдзелу, па даручэнню грамадскіх арганізацый, у абслэвальчых камісіях і брыгадах.

Трэба раз назаўсёды ўсталяваць, што работчы і служачыя прадпрыемстваў і устаноў выконваюць даручэнні грамадскіх арганізацый толькі ў нерабочы час.

21. Неабходна на прадпрыемствах і на ўстаноўх у рабочы час сковаць, пасаджэння і ўсёгата ролу нарад:

а) выклік у рабочы час работчых і служачых; б) зніжэнне работчых і служачых прадпрыемстваў і устаноў для пасылі іх на правядзенне бытучых кампаній або ў кампартыі па шэфскіх і т. п. справах; в) адлічэнне ў рабочы час работчых і служачых прадпрыемстваў і устаноў ах іх непасрэднай работы для ўдзелу, па даручэнню грамадскіх арганізацый, у абслэвальчых камісіях і брыгадах.

Трэба раз назаўсёды ўсталяваць, што работчы і служачыя прадпрыемстваў і устаноў выконваюць даручэнні грамадскіх арганізацый толькі ў нерабочы час.

22. Неабходна на прадпрыемствах і на ўстаноўх у рабочы час сковаць, пасаджэння і ўсёгата ролу нарад:

а) выклік у рабочы час работчых і служачых; б) зніжэнне работчых і служачых прадпрыемстваў і устаноў для пасылі іх на правядзенне бытучых кампаній або ў кампартыі па шэфскіх і т. п. справах; в) адлічэнне ў рабочы час работчых і служачых прадпрыемстваў і устаноў ах іх непасрэднай работы для ўдзелу, па даручэнню грамадскіх арганізацый, у абслэвальчых камісіях і брыгадах.

Трэба раз назаўсёды ўсталяваць, што работчы і служачыя прадпрыемстваў і устаноў выконваюць даручэнні грамадскіх арганізацый толькі ў нерабочы час.

23. Неабходна на прадпрыемствах і на ўстаноўх у рабочы час сковаць, пасаджэння і ўсёгата ролу нарад:

а) выклік у рабочы час работчых і служачых; б) зніжэнне работчых і служачых прадпрыемстваў і устаноў для пасылі іх на правядзенне бытучых кампаній або ў кампартыі па шэфскіх і т. п. справах; в) адлічэнне ў рабочы час работчых і служачых прадпрыемстваў і устаноў ах іх непасрэднай работы для ўдзелу, па даручэнню грамадскіх арганізацый, у абслэвальчых камісіях і брыгадах.

Трэба раз назаўсёды ўсталяваць, што работчы і служачыя прадпрыемстваў і устаноў выконваюць даручэнні грамадскіх арганізацый толькі ў нерабочы час.

24. Неабходна на прадпрыемствах і на ўстаноўх у рабочы час сковаць, пасаджэння і ўсёгата ролу нарад:

а) выклік у рабочы час работчых і служачых; б) зніжэнне работчых і служачых прадпрыемстваў і устаноў для пасылі іх на правядзенне бытучых кампаній або ў кампартыі па шэфскіх і т. п. справах; в) адлічэнне ў рабочы час работчых і служачых прадпрыемстваў і устаноў ах іх непасрэднай работы для ўдзелу, па даручэнню грамадскіх арганізацый, у абслэвальчых камісіях і брыгадах.

Трэба раз назаўсёды ўсталяваць, што работчы і служачыя прадпрыемстваў і устаноў выконваюць даручэнні грамадскіх арганізацый толькі ў нерабочы час.

25. Неабходна на прадпрыемствах і на ўстаноўх у рабочы час сковаць, пасаджэння і ўсёгата ролу нарад:

а) выклік у рабочы час работчых і служачых; б) зніжэнне работчых і служачых прадпрыемстваў і устаноў для пасылі іх на правядзенне бытучых кампаній або ў кампартыі па шэфскіх і т. п. справах; в) адлічэнне ў рабочы час работчых і служачых прадпрыемстваў і устаноў ах іх непасрэднай работы для ўдзелу, па даручэнню грамадскіх арганізацый, у абслэвальчых камісіях і брыгадах.

Трэба раз назаўсёды ўсталяваць, што работчы і служачыя прадпрыемстваў і устаноў выконваюць даручэнні грамадскіх арганізацый толькі ў нерабочы час.

26. Неабходна на прадпрыемствах і на ўстаноўх у рабочы час сковаць, пасаджэння і ўсёгата ролу нарад:

а) выклік у рабочы час работчых і служачых; б) зніжэнне работчых і служачых прадпрыемстваў і устаноў для пасылі іх на правядзенне бытучых кампаній або ў кампартыі па шэфскіх і т. п. справах; в) адлічэнне ў рабочы час работчых і служачых прадпрыемстваў і устаноў ах іх непасрэднай работы для ўдзелу, па даручэнню грамадскіх арганізацый, у абслэвальчых камісіях і брыгадах.

Трэба раз назаўсёды ўсталяваць, што работчы і служачыя прадпрыемстваў і устаноў выконваюць даручэнні грамадскіх арганізацый толькі ў нерабочы час.

27. Неабходна на прадпрыемствах і на ўстаноўх у рабочы час сковаць, пасаджэння і ўсёгата ролу нарад:

Аб дадатковай аплаци працы калгаснікаў за павышэнне ўраджайнасці сельскагаспадарчых культур і прадуктыўнасці жывёлагадоўлі па Беларускай ССР

Пастанова Савета Народных Камісараў Саюза ССР і Цэнтральнага Камітэта ВКП(б)

Улічваючы просьбы калгасу, партыйных і савецкіх арганізацый Беларускай абласной дадатковай аплаци працы калгаснікаў за павышэнне ўраджайнасці сельскагаспадарчых культур і прадуктыўнасці жывёлагадоўлі, Савет Народных Камісараў Саюза ССР і Цэнтральны Камітэт ВКП(б) пастаўляюць:

1. Рэкамендаваць калгасам, латыханцам з 1941 года, выдаваць калгаснікам бригады і звышплат дадаткова, звыш устаноўленай аплаци працы, натурай або аплатаваць частку прадукцый, атрыманай бригадзірамі, звыш плана ўраджайнасці зерных, тэхнічных, гароднінных культур, а таксама атрыманай звыш планавых заданняў па ўсю малака, вырошчванню, адкорму

жывёлы і іншых паказальніках прадуктыўнасці жывёлагадоўлі.

2. Улічваючы станочны вопыт работы звышплат на ільну, каноплях, кок-сагізе, махорцы і іншых тэхнічных культурах, рэкамендаваць калгасам паўсядзёна арганізаваць звышплат у вытворчых бригадах і замацаваць за імі пэўныя пасевы і плошчы тэхнічных культур: ільну, канопель, канатніка, кок-сагізы, махорцы і гароднінных культур, патрабуючых значнага прымянення ручнай працы для іх вырошчвання.

Зерновыя, бульба і іншыя культуры замацоўваюцца непасрэдна за ўсёй бригадай.

3. Устанавіць наступныя меры дадатковай аплаци працы калгаснікаў за перавыкананне плана ўраджайнасці:

наўных на пачатак года, выдаваць натурай 3 проценты малака, надоедна звыш устаноўленага плана.

Загадчыку формы з двума і большай колькасцю бригад за перавыкананне тых-жа паказальнікаў на ферме выдаваць 2 проценты малака, надоедна звыш устаноўленага плана.

На свінагадоўчых фермах

Свінарам — за перавыкананне плана вырошчвання парсят да 2-месячнага ўзросту на замацаванай групе свінамацік — выдаваць кожнае пятая парся да 2-месячнага ўзросту, атрыманна звыш устаноўленага плана.

Калгаснікам свінагадоўчых бригад — за перавыкананне плана адкорму свіней і сярэдняй іх жывой вагі — выдаваць 15 кілаграмаў мяса (з разліку ў жывой вазе) за кожны 100 кілаграмаў прыбыўкі ў вазе, атрыманай звыш плана ад усеі колькасці адкормленых свіней.

Брыгадзіру або загадчыку формы — за перавыкананне плана адкорму сві-

най прадуктыўнасці жывёлагадоўлі, своечасоваму выкаванню ўсіх сельскагаспадарчых работ, асабліва ў ранапачатны перыяд сельскагаспадарчага года, у час сяўбы, догляду і ўборкі ўраджаю і ў мэтах далейшага паліявання працоўнай дасціпальнасці, — рэкамендаваць калгасам выдаваць калгаснікам дадатковую аплата за перавыкананне планаў па ўраджайнасці і прадуктыўнасці жывёлагадоўлі пры ўмове ўласна калгасніка ў калгаснай вытворчасці за час з 15 сакавіка па 25 лістапада не менш наступнай колькасці работчых дзён:

У калгасе з пасевам ільну, канопель і кок-сагізы не менш 130 работчых дзён, а ў астатніх калгасе не менш 110 работчых дзён.

Апрача таго, брыгадзіру або загадчыку формы, за якім непасрэдна замацавана група свінамацік для вырошчвання парсят, а таксама свіней для адкорму, — дадаткова выдаваць аплата за перавыкананне плана на замацаванай групе на ўмовах, устаноўленых для калгаснікаў свінагадоўчых бригад.

а) у звыш — прапарцыянальна тэмпературнаму працазданню, выправаваных кожна калгаснікам звыш на ланай культуры замацаванай за звышплат;

б) у брыгадзе — прапарцыянальна кожна працазданню, выправаваных калгаснікаў на зерных, бульбе і іншых культурах, замацаваных непасрэдна за брыгадай (працэдзі, выправаваць калгаснікаў звышплат на замацаваных за звышплат культурах, прымаюцца ў разліку толькі на звышплат);

в) па свінагадоўчых, птушкагадоўчых трусагадоўчых фермах і пасевы — прапарцыянальна колькасці выправаваных працазданню ў адпаведных фермах.

11. Брыгадзіру палярковай брыгады перавыкананне плана ўраджайнасці зерных, бульбе і іншых культурах, а таксама малака непасрэдна за брыгаду атрымаваць дадатковую аплата ў палярковым размерам сярэдняй дадатковай аплаци, атрымаваемай калгаснікам і тэй брыгады.

Апрача таго, рабій налічэнне дадатковай аплаци брыгадзірам таксама і перавыкананне звышплат плана ўраджайнасці тэхнічных і іншых культур.

У мэтах стварэння прамой зацікаўленасці брыгадзіраў у перавыкананні плана ўраджайнасці ўсімі звышплат, уваходзіць у састаў брыгады — устанавіць, што дадатковую аплата па культурах, замацаваных за звышплат, брыгадзір атрымаваць у тым вымятку і па тых культурах, якіх не менш паляркова звышплат перавыкананне ўстаноўлена для іх ураджайнасці.

Размер дадатковай аплаци брыгадзіру павінен вылічвацца наступным чынам: уся сума дадатковай аплаци, атрымаваная калгаснікам тых звышплат, якія перавыкананне плана ўраджайнасці, дзеліцца на лік калгаснікаў усеі звышплат брыгады, за якімі замацаваны плошчы пасева тэхнічных і іншых культур, і атрыманна сярэдняй будзе складаць дадатковую аплата брыгадзіра.

12. Устанавіць старшыні калгаса перавыкананне калгасам плана ўраджайнасці сельскагаспадарчых культур і прадуктыўнасці жывёлагадоўлі дадаткова налічэнне працазданню і выдату грашовай дапамогі ў наступных размерам:

Па зерных культурах

Калгаснікі палярковай брыгады, перавыканавшы план ураджайнасці на ўсёй плошчы зерных культур, замацаванай за брыгадай, атрымаваць трэцюю частку звышплат звыш устаноўленага для ле плацавага ўраджаю.

Калгаснікі брыгады, перавыканавшы план ураджайнасці па адной або некалькіх зерных культурах, атрымаваць дадатковую аплата пры ўмове выканання плана ўраджайнасці ў усёй плошчы пасева зерных культур, замацаванай за брыгадай.

На аўцагадоўчых фермах

Аўцарам — за перавыкананне плана на наступны год на замацаванай аўцак аўцак — выдаваць 10 процантаў воўны натурай або, па ўдзельнаму праўленню калгаса, грашыма кошт гэтай колькасці воўны, настражанай звыш плана.

За перавыкананне плана вырошчвання ягнят аўцарам выдаваць звышплат аўцак, апрача таго, загадчыку або брыгадзіру аўцагадоўчых фермы, за якім непасрэдна замацавана група аўцак, дадаткова за перавыкананне плана на наступны год, пры выкананні плана вырошчвання ягнят на ферме ці брыгадзе, выдаваць 2 проценты воўны натурай або, па ўдзельнаму праўленню калгаса, грашыма кошт гэтай колькасці воўны, настражана звыш плана на ўсёй ферме.

Заперэдыць на 1941 год на калгасе Беларускай ССР заданы на сярэдняй ўраджайнасці гароднінных і кармавых культур, пры перавыкананні якіх калгаснікам выдаваць дадаткова аплата:

Гароднінныя культуры:

капусты ранняя	— 85 цнт з га
капусты позняя	— 140 »
памідоры	— 110 »
гурцы	— 110 »
сталовыя буракі	— 135 »
сталовая морква	— 130 »
чыбулы	— 65 »

Многалетнія травы па насенне:

канюшына	— 1,2 цнт з га
цізафеўка	— 1,5 »
луга-пасібічныя	— 1,0 »
Многалетнія травы на сена	— 20,0 »
Адналетнія травы на сена	— 15,0 »
Сена натуральных сенажацей	— 14,0 »
Сена штучных сенажацей (зауужанне)	— 25,0 »
Кармавыя буракі	— 150,0 »
Кармавыя морква	— 110,0 »
Кармавыя капуста	— 200,0 »

6. Заперэдыць на 1941 год на калгасе Беларускай ССР заданы на сярэдняй прадуктыўнасці жывёлагадоўлі, пры перавыкананні якіх калгаснікам выдаваць дадаткова аплата:

Удой малака на адну фуражную карову — 1.200 літраў.

Захаванне і вырошчванне цялят ад кожных 100 кароў і вёшлей, наўных на пачатак года, — 85 галоў.

Сярэднесутачная прыбыўка ў вазе цялят і маладняка буйнай рагатай жывёлы (у грамах):

Пароды жывёлы	Да 6-месячнага ўзросту	Да 6-месячнага ўзросту на год	Да 1 года да 2 год
Швейцкая, остэрфрская, сіментаўская пароды	500	350	270
Мейсцый швейцкая, остэрфрская, сіментаўская пароды	400	300	230
Чырвоная-пямешкая і ланская пароды	450	330	250
Мейсцый чырвоная-пямешкая, ланская пароды і мясцовая жывёла	380	280	200

Вырошчванне парсят на кожную свінамаціку старэй 9-ці месяцаў, наўную ў калгасе на пачатак года — 9 галоў.

Адкорм свіней на 100 гектараў зямельнай плошчы (пахалі, у тым ліку салы і агароды, лугі і пасібічныя) сярэдняй вагой 1 галавы 90 кілаграмаў — 3 галавы.

Вырошчванне ягнят на 100 аўцамацік і ярак старэй 1 года, наўных на пачатак года — 125 галоў.

Настрэй воўны на адну аўцаку, наўную ў калгасе на пачатак года — 2,4 кілаграма.

Яйцавоскасць на адну насупушы — кур — 70 штук качак — 40 штук.

Вырошчванне кураў на 6-месячнага ўзросту — 85 проц.

Вырошчванне качанат да 6-месячнага ўзросту — 85 проц.

Вырошчванне тусцянак да 6-месячнага ўзросту на кожную гусыню, наўную на пачатак года — 5 штук.

Валовы збор мёду на адну пчолапасіўню, наўную на пачатак года — 30 кг.

У тым ліку таварнага — 10 кг

ураджайнасці вышэйша дадатковай аплаци: Усе зерныя культуры — 10,7 цнт з га. У тым ліку:

пшаніца звычайная	— 11,5 »
жыта звычайнае	— 11,6 »
яровая пшаніца	— 10,7 »
ячмень	— 10,8 »
авёс	— 10,2 »
проса	— 11,4 »
грэчка	— 6,8 »
бабовыя зерныя	— 10,8 »
віка на зерню	— 8,1 »
лён-даўгунца камяне	— 3,6 »
» насенне	— 3,0 »
сярэдне-русскія канопі	— 4,0 »
» насенне	— 3,9 »
паўднёвыя канопі	— 6,0 »
валокно	— 13,2 »
бульба	— 135 »

Заперэдыць на 1941 год на калгасе Беларускай ССР заданы на сярэдняй ўраджайнасці гароднінных і кармавых культур, пры перавыкананні якіх калгаснікам выдаваць дадаткова аплата:

Ураджайнасці вышэйша дадатковай аплаци: Усе зерныя культуры — 10,7 цнт з га. У тым ліку:

пшаніца звычайная	— 11,5 »
жыта звычайнае	— 11,6 »
яровая пшаніца	— 10,7 »
ячмень	— 10,8 »
авёс	— 10,2 »
проса	— 11,4 »
грэчка	— 6,8 »
бабовыя зерныя	— 10,8 »
віка на зерню	— 8,1 »
лён-даўгунца камяне	— 3,6 »
» насенне	— 3,0 »
сярэдне-русскія канопі	— 4,0 »
» насенне	— 3,9 »
паўднёвыя канопі	— 6,0 »
валокно	— 13,2 »
бульба	— 135 »

Заперэдыць на 1941 год на калгасе Беларускай ССР заданы на сярэдняй ўраджайнасці гароднінных і кармавых культур, пры перавыкананні якіх калгаснікам выдаваць дадаткова аплата:

Па ільну-даўгунцу, сярэдне-русскіх, паўднёвых каноплях і канатніку

Калгаснікі звышплат, перавыканавшы план ураджайнасці ільну-даўгунца або сярэдне-русскіх і паўднёвых канопель і канатніка на замацаванай за звышплат плошчы пасева, атрымаваць трэцюю частку ўраджаю малака з разліку сярэдняга цукра і трэцюю частку насення, сабраных звыш устаноўленага для кожнага звышплат плана ўраджайнасці.

Апрача таго, калгаснікі звышплат атрымаваць дадатковую аплата грашыма за кожны цэнтнер малака і насення, сабраных ілі звыш плана звыш устаноўленага для кожнага звышплат плана ўраджайнасці за ільну-даўгунца, сярэдне-русскіх і паўднёвых канопель і канатніка з разліку адной трэці сярэдняга кошту на калгасе аднаго цэнтнера прадук-

цы гэтых культур, уключаючы сюды асноўную аплата і прэмія-надаўкі, атрымаваемай калгасам за перавыкананне плана звышплат.

Калгаснікі звышплат насенневоўных калгасеў, перавыканавшы план ураджайнасці насення і валокна ільну-даўгунца або канопель на замацаванай за звышплат плошчы пасева, атрымаваць дадатковую аплата грашыма ў размерам павышанай кошту на калгасе аднаго цэнтнера насення і валокна, званых калгасам дзяржаўна звышплат звышплат, уключаючы сюды асноўную аплата і прэмія-надаўкі, а таксама атрымаваць дадатковую аплата грашыма ў размерам павышанай кошту на калгасе аднаго цэнтнера прадук-

Заперэдыць на 1941 год на калгасе Беларускай ССР заданы на сярэдняй ўраджайнасці гароднінных і кармавых культур, пры перавыкананні якіх калгаснікам выдаваць дадаткова аплата:

Заперэдыць на 1941 год на калгасе Беларускай ССР заданы на сярэдняй ўраджайнасці гароднінных і кармавых культур, пры перавыкананні якіх калгаснікам выдаваць дадаткова аплата:

Заперэдыць на 1941 год на калгасе Беларускай ССР заданы на сярэдняй ўраджайнасці гароднінных і кармавых культур, пры перавыкананні якіх калгаснікам выдаваць дадаткова аплата:

Па бульбе і гароднінных культурах

Калгаснікі брыгады, перавыканавшы план ураджайнасці бульбы на ўсёй аплатаванай за брыгадай плошчы пасева, атрымаваць 5-ю частку ўраджаю бульбы, сабранага звыш устаноўленага для брыгады плана.

Калгаснікі звышплат, перавыканавшы план ураджайнасці гароднінных культур — капусты, памідораў, гуркоў, сталовых бурак, сталовых морква і чыбулы на ўсёй замацаванай за звышплат плошчы пасева, атрымаваць 4-ю частку ўраджаю гароднінных культур, сабранага звыш устаноўленага для звышплат плана.

Калгаснікі звышплат, перавыканавшы план ураджайнасці гароднінных культур і кармавых морква, атрымаваць дадатковую аплата грашыма ў размерам 50 проц. сярэдняга кошту званнага звышплат кантрактнай насення, уключаючы сюды асноўную аплата і прэмія-надаўкі за насенне канюшыны, цізафеўкі і люшэрны.

Па кармавых культурах

Калгаснікі кожнай брыгады, перавыканавшы план ураджайнасці многалетніх і адналетніх траў, натуральных сенажацей, кармавых корнеплодаў на замацаванай за брыгадай плошчы, атрымаваць трэцюю частку ўраджаю гэтых кармавых культур, сабранага звыш устаноўленага для брыгады плана.

За кожны цэнтнер насення канюшыны, цізафеўкі, сэралды, люшэрны і луга-пасібічных траў, атрыманых звыш планавай ураджайнасці на замацаванай за брыгадай плошчы — калгаснікам вы-

Па махорцы

Калгаснікі кожнай брыгады, перавыканавшы план ураджайнасці многалетніх і адналетніх траў, натуральных сенажацей, кармавых корнеплодаў на замацаванай за брыгадай плошчы, атрымаваць трэцюю частку ўраджаю гэтых кармавых культур, сабранага звыш устаноўленага для брыгады плана.

За кожны цэнтнер насення канюшыны, цізафеўкі, сэралды, люшэрны і луга-пасібічных траў, атрыманых звыш планавай ураджайнасці на замацаванай за брыгадай плошчы — калгаснікам вы-

Па фармах буйнай рагатай жывёлы

Дзяржаўна-святковы, якая дабілася перавыканання плана ўдой малака на замацаванай групе кароў, выдаваць 15 проц. малака, надоедна звыш устаноўленага плана.

Святковы-пастуху — пры перавыкананні плана ўдой малака на ўсёй абслугоўваемай ім групе кароў — выдаваць 5 проц. малака, атрыманна звыш устаноўленага плана.

Дзяржаўна-святковы — за атрыманне прыплоду цялят ад усеі колькасці кароў і вёшлей, наўных на пачатак года ад замацаванай за ім групы, і поўнае захаванне іх на перадачы цялятніцы ў 15—20-дзённым узросце — выдаваць 60 літраў малака.

Дзяржаўна-святковы — за вырошчванне і захаванне да 6-месячнага ўзросту ўсіх цялят і перавыкананне плана на сярэдне-сутачнай іх прыбыўкі ў вазе — выдаваць па 5 літраў малака за кожны 10 кілаграмаў прыбыўкі ў вазе, атрыманай звыш устаноўленага плана.

Цялятніцы — за поўнае захаванне ўсіх атрыманых на вырошчванне цялят да 6-месячнага ўзросту і перавыкананне плана сярэднесутачнай прыбыўкі ў вазе па замацаванай групе цялят — выдаваць па 1 кілаграмаў мяса (з разліку ў жывой вазе) за кожны 10 кілаграмаў прыбыўкі ў вазе, атрыманай звыш устаноўленага плана.

Па махорцы

Калгаснікі кожнай брыгады, перавыканавшы план ураджайнасці многалетніх і адналетніх траў, натуральных сенажацей, кармавых корнеплодаў на замацаванай за брыгадай плошчы, атрымаваць трэцюю частку ўраджаю гэтых кармавых культур, сабранага звыш устаноўленага для брыгады плана.

За кожны цэнтнер насення канюшыны, цізафеўкі, сэралды, люшэрны і луга-пасібічных траў, атрыманых звыш планавай ураджайнасці на замацаванай за брыгадай плошчы — калгаснікам вы-

Па махорцы

Калгаснікі кожнай брыгады, перавыканавшы план ураджайнасці многалетніх і адналетніх траў, натуральных сенажацей, кармавых корнеплодаў на замацаванай за брыгадай плошчы, атрымаваць трэцюю частку ўраджаю гэтых кармавых культур, сабранага звыш устаноўленага для брыгады плана.

За кожны цэнтнер насення канюшыны, цізафеўкі, сэралды, люшэрны і луга-пасібічных траў, атрыманых звыш планавай ураджайнасці на замацаванай за брыгадай плошчы — калгаснікам вы-

Па махорцы

Калгаснікі кожнай брыгады, перавыканавшы план ураджайнасці многалетніх і адналетніх траў, натуральных сенажацей, кармавых корнеплодаў на замацаванай за брыгадай плошчы, атрымаваць трэцюю частку ўраджаю гэтых кармавых культур, сабранага звыш устаноўленага для брыгады плана.

За кожны цэнтнер насення канюшыны, цізафеўкі, сэралды, люшэрны і луга-пасібічных траў, атрыманых звыш планавай ураджайнасці на замацаванай за брыгадай плошчы — калгаснікам вы-

Па махорцы

Калгаснікі кожнай брыгады, перавыканавшы план ураджайнасці многалетніх і адналетніх траў, натуральных сенажацей, кармавых корнеплодаў на замацаванай за брыгадай плошчы, атрымаваць трэцюю частку ўраджаю гэтых кармавых культур, сабранага звыш устаноўленага для брыгады плана.

За кожны цэнтнер насення канюшыны, цізафеўкі, сэралды, люшэрны і луга-пасібічных траў, атрыманых звыш планавай ураджайнасці на замацаванай за брыгадай плошчы — калгаснікам вы-

Па махорцы

Калгаснікі кожнай брыгады, перавыканавшы план ураджайнасці многалетніх і адналетніх траў, натуральных сенажацей, кармавых корнеплодаў на замацаванай за брыгадай плошчы, атрымаваць трэцюю частку ўраджаю гэтых кармавых культур, сабранага звыш устаноўленага для брыгады плана.

За кожны цэнтнер насення канюшыны, цізафеўкі, сэралды, люшэрны і луга-пасібічных траў, атрыманых звыш планавай ураджайнасці на замацаванай за брыгадай плошчы — калгаснікам вы-

Па махорцы

Калгаснікі кожнай брыгады, перавыканавшы план ураджайнасці многалетніх і адналетніх траў, натуральных сенажацей, кармавых корнеплодаў на замацаванай за брыгадай плошчы, атрымаваць трэцюю частку ўраджаю гэтых кармавых культур, сабранага звыш устаноўленага для брыгады плана.

За кожны цэнтнер насення канюшыны, цізафеўкі, сэралды, люшэрны і луга-пасібічных траў, атрыманых звыш планавай ураджайнасці на замацаванай за брыгадай плошчы — калгаснікам вы-

Па махорцы

Калгаснікі кожнай брыгады, перавыканавшы план ураджайнасці многалетніх і адналетніх траў, натуральных сенажацей, кармавых корнеплодаў на замацаванай за брыгадай плошчы, атрымаваць трэцюю частку ўраджаю гэтых кармавых культур, сабранага звыш устаноўленага для брыгады плана.

За кожны цэнтнер насення канюшыны, цізафеўкі, сэралды, люшэрны і луга-пасібічных траў, атрыманых звыш планавай ураджайнасці на замацаванай за брыгадай плошчы — калгаснікам вы-

Па махорцы

Калгаснікі кожнай брыгады, перавыканавшы план ураджайнасці многалетніх і адналетніх траў, натуральных сенажацей, кармавых корнеплодаў на замацаванай за брыгадай плошчы, атрымаваць трэцюю частку ўраджаю гэтых кармавых культур, сабранага звыш устаноўленага для брыгады плана.

За кожны цэнтнер насення канюшыны, цізафеўкі, сэралды, люшэрны і луга-пасібічных траў, атрыманых звыш планавай ураджайнасці на замацаванай за брыгадай плошчы — калгаснікам вы-

Па махорцы

Калгаснікі кожнай брыгады, перавыканавшы план ураджайнасці многалетніх і адналетніх траў, натуральных сенажацей, кармавых корнеплодаў на замацаванай за брыгадай плошчы, атрымаваць трэцюю частку ўраджаю гэтых кармавых культур, сабранага звыш устаноўленага для брыгады плана.

За кожны цэнтнер насення канюшыны, цізафеўкі, сэралды, люшэрны і луга-пасібічных траў, атрыманых звыш планавай ураджайнасці на замацаванай за брыгадай плошчы — калгаснікам вы-

Старшыня Савета Народных Камісараў Саюза ССР В. МОЛАТАЎ.

Сакратар Цэнтральнага Камітэта ВКП(б) І. СТАЛІН.

15 лютага 1941 г.

